

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 212 (5886) 14 верасня 1937 г., аўторак ЦЕНА 10 КАП.

РАЗМЕРКАВАННЕ КАЛГАСНЫХ ДАХОДАУ

Краіна наша збірае ў гэтым годзе надзвычай добры ўраджай. Пакінут дэкададу дарэволюцыйнага ўзросту ўраджайнасці зярнавых культур. У парскай Расіі, нават у самыя лепшыя гады, валоды збор зярна не ўзнімаўся вышэй 5 мільярдаў пудоў. Збор зярнавых культур у СССР у гэтым годзе перавысіць, на парадкіх падліках, 7 мільярдаў пудоў. Гэта выдатная перамога калгасаў і саўгасаў тым больш звышчужа, што яна дасягнута пасля неспрыяльнага, засушлівага года, калі ў радзе раёнаў Саюза былі паніжаны ўраджай.

Такая заслуга, якая была ў мінулым годзе, прынесла-б, ва ўможах аднаасобніцкай селянскай гаспадаркі, незлічоныя бедны селяніны. Захавалася нямадакументаў, якія паказваюць, да якіх няшчасцяў прыводзілі незаробкі ў Расіі. Дзесяткі тысяч селянскіх сем'яў пакілі навістаныя месцы, распадаліся або проста кілі маёмасць і ішлі шукаць прахарчаванне. Тысячлікі гінулі людзі на шляху і дарогах, не сыходзячы дапамогі. Палі аставаўся дзесяціміліяны, паражаныя новымі бедамі, новымі няшчасцямі.

Нічога падобнага, зямля, не зарылася, ды не магло зарыцца, у мінулым годзе ў нашых раёнах, аказаўшыся наражоным засушам. Чаму? Таму, што ў нашай краіне існуе ўрад, які стаяць гарой за рабочых і селян-калгаснікаў, за ўсіх працоўных горада і вёскі. У нашай краіне існуе ленынска-сталінская партыя, для якой вышэйшым законам з'яўляюцца клопаты аб благаслаўчым працоўных.

У ўсіх канцоў неасяжлівай нашай радзімы ідуць радасныя весткі аб рекордных ураджаях, аб велізарным росце даходаў калгасаў і саўгасаў. У калгасе «Росплет камунізма», Невіннамыскага раёна, Ордэнавіцкага раёна, пачліна, што пасля выканання ўсіх абавязанасцей перад дзяржавай, пасля расплаты з МТС і засяніці ўсіх фондаў на ўраджайны прыраўненне, на 16 жорна аднаго толькі зярна. У дэспірацы Хакасіі, у калгасе імя Калініна, Заградскага раёна, калгаснікі дабіліся сярэдняга ўраджая зярна ў 27 цэнтнераў з гектара і атрымалі на прапацэн на 2 пудоў зярна.

У Вудзюкскім раёне, Оренбургскага вобласці, няма такога калгаса, у якім на прапацэн прыйшлося-б менш 8 кілограм збожжа. У калгасе імя VIII зеза Сосноўскага прадэзьяна апынулася ў 13 кілограм збожжа і 3 руб. 50 кап. грашняка.

Аб багатых даходах наведваем і з Азова-Чорнамор'я. У калгасе «Красная гвардыя», Кагаліцкага раёна, на прапацэн прыйшлося на 11 кілограм зярна і на 2 руб. грашняка. У калгасе Мянікова ў працоўнай калоніі запісана 770 прапацэн, імя Мянікова лічыць, што за канна года ён выпрацуе яшчэ 230 прапацэн. Гэта значыць, што ён атрымае 11 тыс. кілограм аднаго толькі зярна і 2.000 руб. грашняка.

У калгасе «Памяць Леніна», Міхайлаўскага раёна, Дзятлаўскага вобласці, на прапацэн будзе выдана на 10 кілограм зярна і на 2 руб. грашняка. Калгаснік Васілін Нікіфар Паўлавіч атрымае 480 пудоў зярна і 1.600 руб. грашняка. Калгаснік Матвія Іван Сергеевіч атрымае 420 пудоў збожжа і 1.400 руб. грашняка.

Высокія даходы, якія атрымалі калгаснікі, знаходзяць сваё яракае адлюстраванне ў шматлікіх і рознастайных патрабаваннях, ідуць за вёскі. Закаж, наступалючы ў кааператывы, свечкі аб гіганцкім росце культуры ў калгасе.

На П. Усесаюзнага з'езду калгаснікаў-ударнікаў прыводзіўся расказ аб тым, як у стары час уяўляў сабе сабыты няшчадны селянін узалежана зможнасць: «Занятлі неж у музыка, што-б ён рабіў, калі-б быў паром. Дуга ён не дукаў над адказам і сказаў: «ёў-бы саза з саляю, ды свежай салямай укрываўся».

Не аб такой зможнасці і не аб такой «культуры» марыў наша калгасная дэбуа. Калгаснік змагаўся сабыта за добрую школу, клуб, бібліятэку, чытальню, за радзі і кіно, за павышэнне ўласнай кваліфікацыі, за добрае жыллё, за прыгожае адзенне і т. д.

Паказальна ў гэтых адносінах паведамляе для паслядняга праўдлівага калгасна імя Фрунзе, Сівацкага раёна, Дзятлаўскага вобласці. Вось якія пачытанні абмяркоўваліся на адным паслядням: рэспубліканскія 103 калгасных дамоў: павелічэнне кніжнага фонда калгаснай

↑ ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ: Размеркаванне калгасных даходаў.

Дэманстрацыя ў гонар XXIII Міжнароднага юнацкага дня ў Маскве. Прамова тав. Косарэва. Дастойна сусраман XX гадыну Кастрычніка. Пленум Менскага гаркома КП(б)Б. Зводка Парлама БССР аб ходзе асенніх палых работ на 10 верасня 1937 г.

АРТЫКУЛЫ:

Р. Фралю — Хто ўспачальвае Дзяржаўную бібліятэку.

І. Шляфер — Арганізацыя новых МТС не кіруець.

Падзяленне Азова-Чорнаморскага края. СССР гатоў падпісаць Ніёнскую канвенцыю.

Закрыццё японскіх консульстваў у Одэсе і Новасібірску.

На пошукі самалёта «Н-209». Сустрэча ўдзельнікаў пераходу Менск—Вісў. ЗА РУБЯЖОМ: Правакацыйныя ўзрывы ў Парыжы. Шайка хабарніцаў у судах Польшчы. Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

СЕННЯ У НУМАРЫ:

Мітынг на Краснай плошчы у гонар XXIII Міжнароднага юнацкага дня

ПРАМОВА ТАВ. КОСАРЭВА

(САКРАТАР ЦК ВЛКСМ)

Таварышы малодыя грамадзяне вялікай краіны сацыялізма — сям'я і дачка дзяржаўнага сацыялізму!

Таварышы стыханаўцы і стыханаўкі, малодыя спецыялісты розных галін сацыялістычнай гаспадаркі і культуры!

Таварышы студэнты і вучні савецкіх школ, камсамольцы і комсомольцы!

Вітаем вас з святам працоўнай моладзі ўсёга свету — XXIII Міжнародным юнацкім днём!

Мільёны юнакоў і дзяўчат нашай радзімы разам з перадавой адрываюцца да моладзі ўсіх краін у XXIII Міжнародны юнацкі дзень дэманструюць сваю сілу і магутнасць, сваю непахіснасць гатоўнасць амаганна да апошняга ўздоху супраць крыўнага фашызму, супраць розных імперыялістычных войн, за мір, за сацыялізм, за братава народнаў усіх краін, на шэй і рас.

У гэтай барацьбе савецкая моладзь ідзе перадава моладзі ўсёга свету. Гэты вялікі гонар належыць савецкай моладзі таму, што мы з вамі жывем і адрэжым у краіне, дзе перамо сацыялізм, у краіне, дзе знішчаны, разбіты і рух і прах усё імперыялістычнае і напачам. Савецкая моладзь з'яўляецца перадавой моладзю свету, таму, што нас вядзе і выходзіць наша сацыялістычная партыя; нашу моладзь рэспіць і загароўвае ленынскі чалавек нашага часу, негібнае салізі і камандарм рэвалюцыі, таварыш Сталін.

Ніколі ў чалавечай гісторыі, ні ў адной краіне свету не было і няма такіх умоў для росу, асветы і выхавання моладзю пакалення, якія створаны савецкім ўрадам, комуныстычнай партыяй і нас для моладзі.

Усё, што разбурае фізічныя і духоўныя сілы нарастаючага пакалення — нястача, голод, беспарадок, катаржана паднявольная праца, беспарадок — усё гэта неабходна знішчаць у нашай савецкай краіне.

Наш гераічны савецкі народ, комуныстычная партыя, таварыш Сталін рэспіць і выходзіць нашу моладзь, як пакаленне адважных і смелых барацьбітоў за камунізм; наша моладзь дастойна свайго народа, дастойна свайго партыі.

Савецкай краіне патрэбны людзі з неабмежаванай воляй, не ведаючы страху і хістанняў у барацьбе з ворагамі рэвалюцыі, гатовыя аддаць жыццё за справу Леніна—Сталіна.

Такіх людзей у нас мільёны. Такава наша савецкая моладзь.

Імяна імя, горна і смелыя сталінскія сацыялы, перамагаюць наветраныя прастраты, пракадавалі новыя шляхі, зарываюць Наўчоныя полцы, уцяняючы гераічныя пошвы, якіх не ведаў свет.

Імяна імя, верныя сінны нашай радзімы, ахоўваюць вялікую, роўную савецкую зямлю ад утаржання ворагаў!

Мы — савецкія малодыя людзі — палкі патрыёты сацыялістычнай радзімы, верныя вучні таварыша Сталіна. Большавіцкая партыя выходзіць у нас ясла разумнае жыцц, сілу характара, упэўненасць у перамозе і адданыя справе сацыялізма.

Ніколі і нікому не ўдасца адарваць моладзь ад комуныстычнай партыі і ад таварыша Сталіна, ніколі і нікому не ўдасца парываць неруарыўную сувязь большавіцкіх пакаленняў!

Завочныя ворагі сацыялізма — трапкіска-бухарынскія зраднікі, шпінёны і лыверсанты — хачелі паднявольна наш радзіны народ, вернуць уладу памешчыкаў і капіталістаў, адзобрыць у нашага народа, у савецкай моладзі шчасце, забяспечанае жыццё.


Ворагі пралічыліся!

Жалоджа кучка трапкіска-бухарынскіх зрадніцаў, зрадніцаў радзімы, шпінёнаў, падпальчыкаў і збойцаў не мела і ніколі не будзе мець нікага падтрыманна ў масах нашай моладзі.

Большавіцкая партыя і таварыш Сталін пастаянна вучаць нас сапраўды рэвалюцыйнай шчынасці, умечна выкрываць ворагаў народа, вучаць умечна змагацца з імі, выкарняць іх.

Мы выкалім і знішчым усё да аднаго трапкіска-бухарынскіх фашысцкіх гадаў. Мы будзем выкруваць іх з усіх пшчылі. Мы не дадзім ім жыцця і будзем трупіць іх, як шалёных сабак.

Варацьба за мір і пчасе мільёнаў працоўных — вышэйшы закон для савецкага грамадзяніна, для камсамольца і камсамолькі.



Тав. Матвееў А. П. нарадзіўся ў 1905 годзе ў сям'і волжскага рабочага. У 1921 годзе ён уступіў ў рады камсомала, а ў 1925 г. ў члены партыі.

З 1925 па 1929 гг. тав. Матвееў працуе на кіруючай камсамольскай рабоце ў вёсцы Тарскай губерні, а потым у Калінінскай акадэміі. Затым ён мабілізаваўся ў лік 100 на ўмацаванне апарата Калгас-

НА ПЛЕНУМЕ МЕНСКАГА ГАРКОМА ПАРТЫІ

Учора, 13 верасня, адбыўся пленум Менскага гарадскога камітэта партыі. Адрываючы пленум, выконвалі абавязкі перамога сакратара гаркома тав. Волкаў, а ў адпачынку на рашоні бюро ЦК КП(б)Б аб становішчы партыйнай прапаганды ў менскай арганізацыі.

Атрымаўшы словы да справядлівага дакладу, тав. Літвін пачаў з пералічэння даўно вядомых членам пленума фактаў, характэрных для партыйнай вучобы ў гарадской партарганізацыі.

Каліж тав. Літвін перайшоў да другой часткі даклада рэзаліцыі паставы бюро ЦК КП(б)Б, то ён стаў быліна. У адказе яго на рэлікі, якія падавалі прысутныя, высвятлялася, што тав. Літвін не толькі нічога не забавіў на выканання рашоні бюро ЦК КП(б)Б, але нават не прывяў фактаў, якіх ён павязавіў пленуму гаркома.

Бюро гаркома за 17 дзён, якія прайшлі з моманта рашонія бюро ЦК КП(б)Б, літаральна нічога не зрабіла ў напрамку правяркі складу прапагандыстаў.

У галіне арганізацыі работы прасемінараў прапагандыстаў, бюро гаркома і асабіста тав. Літвін таксама на сутнасці нічога не зрабілі, яны толькі і «паспелі» разбіць прапагандыстаў на групы. А калі треба было праводзіць прасемінар, то замест 90 чал. на заняці з'явілася толькі 25. Нічога не забавіў гарком і ў частцы арганізацыі работы на вылучэнні і партыёўных новых кадраў прапагандыстаў.

Партыйны актыв горада, у прыватнасці сакратары парткомаў, парторгі, ды не займаюцца партыйнай вучобай раней, так і не займаюцца і зараз.

Зразумела, што такі справядлівы даклад сакратара гаркома тав. Літвіна не мог задаволіць членаў пленума. І таму зусім правільна выступалі ў спрэчку газарыны кваліфікавалі даклад, як звычайную інфармацыю аб даўно вядомых фактах. Выступалі патрабавалі неадкладна змяніць а работу тав. Літвіна, як нявольнага забеспечыць палітычнае кіраўніцтва партарганізацыі горада.

Даклад тав. Літвіна, — гаворыць тав. Юркоў, — сведчыць аб тым, што ён як другі сакратар гаркома сваямо ігнаруе рашэнне бюро ЦК КП(б)Б. Тав. Літвін не павязавіў пленуму ні аб адым рашоні бюро гаркома на пытанню партарганізацыі.

Далей тав. Юркоў гаворыць у сваім выступленні аб становішчы сеткі, кадраў і амесце партарганізацыі.

Тав. Літвін, як другі сакратар гаркома, гаворыць у заключэнне тав. Юркоў, — не можа забяспечыць звыканнае паставы бюро ЦК КП(б)Б аб становішчы партарганізацыі і прапануе змяніць тав. Матвеева А. П. у рэзультатае тайнага галасавання тав. Матвееў аднагалосна абіраўся выконваючым абавязкі другога сакратара гаркома партыі.

Потым пленум прыступае да абрання новых членаў бюро гаркома. У рэзультатае тайнага галасавання членам бюро абіраюць тт.: Хархонін, Чорны, Матвееў, Іпакоў, Немкін, Янушоў.

ПАГАДНЕННЕ ў НІЕНЕ

ЖАНЕВА (горад у Швейцарыі), 11 верасня. Сёння ў 16 гадзін пачалося другое паслядняе канферэнцыі.

На вестках, атрыманых у апошнюю мінуту з Ніёна, дасягнута пагадненне па аснове наступных пунктаў:

1. Кожная дзяржава зобавіцца беззапасна ступацца ў межах сваіх тэрытарыяльных вод.
2. Англія і Францыя абавязаны на сабе ахоўваць гандлёвыя шляхі ў вярну Міжземнаму мору.
3. Усялякая паловная лодка, якая атакуе СССР гатоў падпісаць Ніёнскую канвенцыю

Урад СССР упавнаважыў парадкава замерава межамых спраў тав. М. М. Літвінава падпісанне ад імя СССР разам з іншымі дзяржавамі, якія прымаюць ўдзел у канферэнцыі ў Ніёне, пагадненне аб калектывных мерах супраць паракіх дзеянняў учыняемых паловнымі суднамі ў Міжземным моры. (БЕТА).

НА ТАКТЫЧНЫХ ВУЧЭННЯХ У ЧАСЯХ МВА

РАЕН ВУЧЭННЯў, 13 верасня. (БЕТА). Присутнасць на вучэньнях Наркома абароны маршала Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылава і маршалаў Савецкага Саюза тт. Бгарава і Вудзюшка выклікала велізарны ўрады у вояках Маскоўскай ваеннай аргумі. Чырвоная армія, камандзіры, навакольнае насельніцтва з гарачай любоўю сустракаюць жалезнага Наркома абароны.

Таварыш Варашылаў, наведваючы часткі, падраздзяленні, гутарыць з баймаі, камандзірамі, распытвае аб задачах, якія ставіць перад імі, дае практычныя ўказанні, парадкі, ускрывае недахопы.

Кожны дзень вучэньняў ставіць перад баймаі новыя, складаныя тактычныя заданні, якія павінны вырашацца ва ўмовах амаль безупынных «абав».

„Правда“

ПРАДПРЫЕМСТВЫ, КАЛГАСЫ, ГАНДЛЁВЫЯ УСТАНОВЫ, УКЛЮЧАЙЦЕСЯ ў ПЕРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА!

РАМАНТАВАЦЬ ПАРАВОЗЫ ў АДНУ ЗМЕНУ

ВЫКЛІК КОМПЛЕКСНАЙ БРЫГАДЫ ДЭПО ГОМЕЛЬ

Наша брыгада, спаборнічаючы з комплекснай брыгадай таварыша Злотнікава Грыгорыя, дабілася выпуску паравозаў з прамывачнага рамонтна ў адну змену за 7 гадзін, а ў асобных выпадках за 6,5 і нават за 6 гадзін. Дасягнулі мы гэтага дзякуючы чоткай і зладжанай рабоце ўсёй брыгады.

Ішчы да пачатку работы брыгадзір усебакова і закладна вызначыў аб'ём работ і ў адпаведнасці з гэтым прадумвае як найлепш і мэтазгодней расставіць рабочую сілу і арганізаваць працэс рамонтна.

Кожны з нас атрымлівае чоткае заданне і выконвае яго высока якасна. Усе

мы працуем дружна, таму ў нас і работа спорыцца.

Абмеркаваўшы пытанне аб дастойнай сустрэчы слаўнай гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі, мы рашылі выклікаць на спаборніцтва комплексную брыгаду допаўняючы таварыша Шакала.

Мы баром абавязанасцю: сістэматычна выпускаць паравозы з прамывачнага рамонтна ў адну змену за 6,5 гадзін, забяспечыць высокую якасць рамонтна паравозаў і не запустыць ні аднаго выпадка браку і даўторнасці.

Брыгадзір комплекснай брыгады дэпо Гомель — КАЛЬБАЛАУ, слесары (следзе 10 подпісаў).



Тав. Нікіфарова О. І. — работніца-стаханавіца выцёбнай фабрыкі «КІМ», вылучана брыгадзірам 8-й пенты швейна-білізнавага цэха. НА ЗДЫМКУ: тав. Нікіфарова О. І. (справа) працярае якасць работы работніцы 8-й пенты тав. Грышчанка Л. В. Фото Лупейка (БСФ).

ВЫВУЧАЮЦЬ ГІСТОРЫЮ КАСТРЫЧНІКА

Заклік стыханаўцаў прамысловасці Масквы ў СССР аб сустрэчы XX гадавіны Вялікага Кастрычніка шпрым разгорнутым у асобных прамысловых абласцях азнаёміць жывымі вобразамі ў калгасе Камарынскага раёна.

Калгаснікі сельгасарцелі «Ленініскіх плях» уступілі ў прадакстрычніцкае спаборніцтва з калгасам «Чырвоная Украіна». Яны абавязаліся да 1 лістапада закончыць усе пачы сельгасарцелі работ. У калгасе пазіраецца вытворчы ўздым. Намечан шпрым план палітычна-масавай работы.

З калгаснікамі будуць праведзены гутаркі на тэмы: «VI з'езд партыі», «Партыя найбярэдняй Кастрычніка», «Роля Леніна і Сталіна ў падрыхтоўцы да ўзброенага паўстання». Першая гутарка адбудзецца 15 верасня. Пастаўнік тав. Грышчанка абавязваецца да свята ліквідаваць неабходнае 7 калгаснікаў гэтага калгаса. Лейтэнант запаса тав. Пэх падрыхтуе да свята 12 варшавіцкіх стракоў. Пры клубе арганізаваны два гурты на вывучэнню выбарчага закона.

У калгасе «Дняпроўскі артылі ўзмоўненымі тэмамі ізе сінасаванне кармоў і ўборка сена другога ўкоса. У брыгадах Петрушкі і Гяччанка прыступілі да ацэнавання хлявоў. Калгас імяні закончыць зладу дзяржаве ільвавалакна і пнямі.

Многія калгаснікі і калгасніцы павышаюць прадукцыйнасць працы. Калгасніца Русяноў з сельгасарцелі «Трыні Інтернацыяналі» за дзень апрацоўвае 20 кгр. пнямі пры норме ў 8 кгр.

дзепца 15 верасня. Пастаўнік тав. Грышчанка абавязваецца да свята ліквідаваць неабходнае 7 калгаснікаў гэтага калгаса. Лейтэнант запаса тав. Пэх падрыхтуе да свята 12 варшавіцкіх стракоў. Пры клубе арганізаваны два гурты на вывучэнню выбарчага закона.

У калгасе «Дняпроўскі артылі ўзмоўненымі тэмамі ізе сінасаванне кармоў і ўборка сена другога ўкоса. У брыгадах Петрушкі і Гяччанка прыступілі да ацэнавання хлявоў. Калгас імяні закончыць зладу дзяржаве ільвавалакна і пнямі.

Многія калгаснікі і калгасніцы павышаюць прадукцыйнасць працы. Калгасніца Русяноў з сельгасарцелі «Трыні Інтернацыяналі» за дзень апрацоўвае 20 кгр. пнямі пры норме ў 8 кгр.

КАЛГАСНІКІ ВІТАЮЦЬ ПАЧЫН СТАХАНАУЦАЎ

У многіх калгасе Веткаўскага раёна да калгасных сходах абмеркавана пісьмо стыханаўцаў прамысловасці СССР аб дастойнай сустрэчы XX гадавіны Вялікага Кастрычніка. Калгаснікі поўнасю патрыятычна пачы перадаць людзей прамысловасці і ўключваюцца ў сацыялістычнае спаборніцтва.

Добры ўрадаў сёла атрымлі калгаснікі сельгасарцелі імя Кірава. У параўнанні з мінулым годам вада працягла вырастае больш чым у два разы. Уключыўшыся ў прадакстрычніцкае спаборніцтва, кіраўні павышаюць забяспечыць яшчэ больш высокай ўрадаў будучага года. Яны наменілі не пазней 20 верасня выканаць план зладвага ворыва, да 10 кастрычніка закончыць апрацоўку і зладу дзяржаве ільвавалакна, падрыхтаван

дзепца 15 верасня. Пастаўнік тав. Грышчанка абавязваецца да свята ліквідаваць неабходнае 7 калгаснікаў гэтага калгаса. Лейтэнант запаса тав. Пэх падрыхтуе да свята 12 варшавіцкіх стракоў. Пры клубе арганізаваны два гурты на вывучэнню выбарчага закона.

У калгасе «Дняпроўскі артылі ўзмоўненымі тэмамі ізе сінасаванне кармоў і ўборка сена другога ўкоса. У брыгадах Петрушкі і Гяччанка прыступілі да ацэнавання хлявоў. Калгас імяні закончыць зладу дзяржаве ільвавалакна і пнямі.

Многія калгаснікі і калгасніцы павышаюць прадукцыйнасць працы. Калгасніца Русяноў з сельгасарцелі «Трыні Інтернацыяналі» за дзень апрацоўвае 20 кгр. пнямі пры норме ў 8 кгр.

ВЫВЕСЦІ ЗАВОД З ПРАРЫВУ

За апошнія 10 дзён у цэхах менскага вагона-рамонтнага завода імя Маскоўска павысіліся лік стыханаўцаў, якія значна павышчылі сваю прадукцыйнасць працы. Камсаюлет Падданаў з механічнага цэха раён вывучаў норму на 90 процантаў, выпускаў брак. Зараз ён павысіў сваю вытворчасць да 200 проц.

Уключыўшыся ў прадакстрычніцкае спаборніцтва, стыханавец Кірыя на та-

карным станку выкоўвае норму на 191 проц. Стыханавец-духостнік кавальскага цэха Яўжа абавязваецца лічце больш павышчыць вытворчасць, калячкова зніжчыць брак пры адной дзёналі.

Рабочы калектыв абавязваецца да XX гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі вывесці завод у перадавыя, ліквідаваўшы поўнасю запозычанасць пента зладвага.

П. ЛЕГАНОВІЧ.

ЛІСТАПРАКАТНЫ ЦЭХ ПЕРАД ПУСКАМ

У Маскве пры трубаляйным заводзе закончана будаўніцтва першага ў СССР лістапракатнага цэха. Магутнасць яго лістапракатнага стана—5.000 тон бялі ў год. Пуск цэха дзёз магчымаць пашырыць вытворчасць рознай бяліянай

пасудзі—вёдраў, ванначак, рукамыніцаў, бінонаў і т. д. Часткова бялія нойдзе для будаўнічых метаў. Кошт будаўніцтва ў абсталявання каля мільяна рублёў. У канцы верасня цэх павінен уступіць у эксплуатацыю.

ДАСТОЙНА СУСТРЭНЕМ XX ГАДАВІНУ КАСТРЫЧНІКА

Краіна ўбірае самілыярады ўрадаў і безлічныя патакі калгаснага і саўгаснага хлеба запашваюць сацыялізама.

Уздымны настрой нашых рабочых найбольш паказалі маскоўскія стыханаўцы, прапанаваўшы пачаць прадакстрычніцкае спаборніцтва фабрыкі і заводы. Заклік маскоўцаў азнаёміў тысячачаловы волугу ў краіне. Не толькі рабочыя, але і калгаснікі жадаюць прымаць удзел у гэтым знамянальным спаборніцтве.

Учора мы апублікавалі зарорт трох калгасаў Маскоўскай вобласці, якія калячкова сустрэць вялікую гадавіну новымі пестамі ў сацыялістычным земляробстве.

Няма сумнення, што калгасныя вёска адкажа на гэты заклік, калгаснікі возьмуць прыклад з рабочых. А рабочыя ўжо адкаваюць маскоўскім стыханаўцам справай. У тэхнічным цэхах Чыябінскага трактарнага цэха стыханаўцы пачалі выконваць па звыце нормы вытворчасці. Магнітагорскія прадакстрычніцкі ўстанавілі небылыя рекорды — за адны суткі яны выпусцілі 5.406 тон метала. На Маскоўска-Кіеўскай чыгуначнай брыгады машыністаў правяла поезд з хуткасцю, перавышчай 70 кілометраў у гадзіну. Вось яна — хуткасць большыноў-чыгуначнікаў!

Наша краіна ўмее цаніць добрую работу. Там, дзе высокая прадукцыйнасць, там высокая і заробкі. Разлікова вніжка на саўгасніках заводах стыханаўцы сваё асаблівым пашартам сумленна адносіцца да працы. У разліковай кніжцы данецкага жывёльскага заробак у 3.185 рублёў. 17 машыністаў урубавы машыны ў годзе Серго зарабілі ў той-жа месца ад 1.200 да 3.000 рублёў. Гошар і сьваза

гэтым майстрам сацыялістычнай працы! Стыханаўцам можа стаць у нас усеякі, а за стыханаўскую работу — стыханаўска заробкі.

Новыя рекорды і новыя заробкі! — найбольш агітатар за павышчэнне прадукцыйнасці працы. Дзякуючы прадакстрычніцкаму спаборніцтву, яна, біспрачна, узрасце, калі гаспадарчыя кіраўні будуць павышчыць вёсці дзёналі.

На некаторых прадпрыемствах стыханаўцы выкаваюць ўмовы для апагэўных рекордаў, а ўсё масе рабочых, жадаючых стаць удзяльніцамі і стыханаўцамі, не дапамагае. Гэта — жульніцтва, часа мі наарчыта шпюлінацца.

Задача гаспадарчых кіраўнікоў заключачца ў тым, каб правільна арганізаваць працу і вытворчасць, каб кожны рабочы мог прымаць сваё майстэрства і паказаць сваё іскуства.

Трэба памятаць, што, не глядзячы на стыханаўскія рэкордин, у раздэ гэлім прамысловасці лічце значны процант рабочых, якія не зыкоўваюць норм. На дачыны Цэнтральнага кіраўніцтва народна-гаспадарчага ўчота ў чэрвені не выконвалі норм вытворчасці ў чорнай металургіі — 17,6 проц. рабочых-зельскаў, у бавалўна-папяронай прамысловасці — 55,2 проц. рабочых. Стыханаўцы Іанбаса даюць па некалькіх нормах за змену, а ў той-жа час 10 проц. машыністаў зусім не выконваюць норм. Хіба гэтыя лічбы не паказваюць, як рэзка вырастае дзёналіца вугалю, калі гаспадарчыя кіраўні правільна арганізуюць працу і вытворчасць? Папачыны ацэнаючы выконваць норму, павышчылі іх за ўраўню ўраўніваў і стыханаўцаў! — Такава ала з задат прадакстрычніцкага спаборніцтва.

Спаборніцтва развівае творчую ініцыятыву мас. Не трэба пад выглядам «кіраўніцтва», распалываць гэту ініцыятыву казеннага і бюракратычнага выдумкамі. Відана, што бюракратыя здымае сваяніць

ДАБ'ЮСА ЯШЧЭ БОЛЬШЫХ ПОСПЕХАУ

У цэхах брыгадах, зменах менскага скурзавода «Большэвік» кожны дзень можна пачуць радасныя весткі аб новых вытворчых поспехах, аб новых рекордах. Асабліва баікуча працуюць стыханаўцы-стракоў — з першага хромавага цэха — т. Канашнікі, і з другога хромавага цэха — т. Лёвін, наўшчыцца гэтага цэха т. Пасінок і ішч.

У нашым другім хромавым цэху значна павысілі вытворчасць новых рабочыя. Ногай работніца-рамшчыца т. Шарко зараз дае 128 проц. нормы, супроць ранейшых 110 проц., рабочы т. Анціпенка—122 проц. супроць 110 проц.

Раней я сваю норму выконваў у сярэднім на 145 проц. Зараз я даю 170—175 проц. нормы, а ў асобныя дні 185—193 проц. На гэтым я не спынюся. Я прыкладваю ўсе сілы, каб дабіцца лічце большых вытворчых поспехаў.

Па пісьму ініцыятыва-каханаўцаў я ўзяў шэфства над новымі работніцамі-лашчыльчыцамі тт. Паіско і Пшаўко. Яны наўшчы пашылі ў наш цэх і зусім не маюць элементарных ведаў аб працэсах сваёй работы. Я ім перадаў свой стаханаўскі вопыт. Яны мане ўважліва выску-

хоўваюць. Тав. Паіско ўжо пачала значна перавыконваць сваю норму. Калі яна раён выконвала 94 проц. нормы, то зараз дае не менш, як 112 проц.

Я абавязоўся таксама падаць лашчыльчыцам машыны першага хромавага цэха, якія выпускалі многа браку. Рабочыя ўсё час скардзіліся, што, моў, машыны па ўсім виваваты, і таму атрымліваліся брак. Кожны дзень у абед я заходжу да сваёх «нашэфных» машын, старанна прыглядаюся да іх работы і рагуюлю. Зараз яны пачалі выпускаць значна лепшую прадукцыю.

У разгортванні прадакстрычніцкага сацыялістычнага спаборніцтва на нашым прадпрыемстве вёсці яшчэ рад недахопаў. У некаторых цэхах (першы хромавы цэх) кіраўнікі завода аказалі сацыялістычнае спаборніцтва. Яны паспалі прынадыць рабочым гэтаковы дагавары і абавязанасцю апашляючы гэтым самым сацыялістычнае спаборніцтва.

С. Т. ЕМЕЛЬЧЫК,
каханаўца-лашчыльчыца менскага скурзавода «Большэвік».

З ДНЯ ў ДЗЕНЬ ПАВЫШАЮЦЬ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАЦЫ

Уключыўшыся ў прадакстрычніцкае сацыялістычнае спаборніцтва, стыханаўцы менскай скурна-галатарнай фабрыкі імя Кірыліна пачалі дзёз павышчыць прадукцыйнасць працы. За апошні час рад стыханаўцаў новыя нормы перавыконваюць у наўшчыра-два разы.

Стыханавец-развук футлярнага цэха т. Талецкі сваю норму выконваў у сярэднім вышэй на 227 проц. Азі яго не адстаюць машыніста т. Ліўніцкі і машыніст т. Зарэцкі. Тав. Ліўніцкі сваю норму выконвае на 210 проц., а т. Зарэцкі—на 200 проц.

У чамаланым цэху наперадзе ідуць

стыханаўцы тт. Гурвіч, Лалучук і Кейфеп. Першы дае 167 проц. нормы, другі і трэці—143—144 проц. лепшыя стыханаўцы зярняцкага цэха тт. Солькіна, Пракапоў і Дзіжэва нормы выконваюць на 157—161—162 проц.

Пры дружнай калектывнай працы, таварыскай дапамозе астаўным рабочым з боку перадачых—локі прадпрыемства таксама пачалі значна перавыконваць сваю вытворчы план. За 9 дзён верасня асноўныя цэхі фабрыкі—футлярны выканаў план на 121,4 проц., а чамаланым—на 112,4 проц.

В. А.

КАСТРЫЧНІЦКІ ПАДАРУНАК

У Сіропінскім, Дрысенскім і Ушацкім раёнах на дробных рэках у верасні ўступілі ў эксплуатацыю тры новыя калгасныя гідрэлектрастанцыі. Да 20-гад-

зям Вялікай пралетарскай рэвалюцыі сотні калгасных вёскаў, а таксама гаспадарчыя пабудовы атрымалі электрычнае святло.

самую выдатную справу. Гэта яны на тэкай фабрыцы імя Дзяржынскага ў Ленінградзе зараз прабуюць ушчыць прадакстрычніцкае спаборніцтва ў пестую раку «Футурафабрычнага конкурса». Партыйны і прафсаюны арганізавалі павіны зладуць, што гутарка ізе не аб конкурсе, а аб арганізацыі масавага сацыялістычнага спаборніцтва, якіяключаюча перадачы і заапалячача астаўчых.

Да канца года астаюць тры з паловай месцы. Чыгуначнікі, харчавікі, перадавыя прадпрыемствы пачалі і збёгк прамысловасці маюць усе магчымае выкаваць гадзны план дзёналіца. Але ёсць і адстаючыя галіны: вугаль, вафта, але, збёгк прамысловасці, вольны транспарт. Парком пачаў прамысловасці тав. Л. М. Кагановіч пёрваў рукой замае канцэлярыя-бюракратычна перашкоды на шляху дабрыняга ўздыму ініцыятывы, знішчыце школьную функцыяналу ў кіраўніцтве, укапоўвае глаўлі і прадпрыемства новымі людзьмі, аданымі партыі Леніна—Сталіна і саўгаснаму ўраду. У арганізацыйнай перабудове ацэнаючы патрэбу і ішыя гаспадарчыя наркаматы, асабліва Наркамтэроп, былых кіраўнікоў ягода ўрад зладу з работы, як вясравіўшыцца з даручанай ім справай. Кіраўніцтва ў шэтры — у наркаматах укапоўваецца, творчы ўздым у масах валькі, — асць усе ўмовы для таго, каб дастойна сустрэць свята.

Вуздем прамаваць па-сталінску! Вуздем, як да гэтага заапаляючы і сваім згароце маскоўскія стыханаўцы, стрываць нашы саветыкі дзёналіца на нашым замку аз ворагаў пароза, і мы наўшчы возьмем не адну ішчы крапівіца.

Нахай у прадакстрычніцкай спаборніцтве прымуць уздззе усе фабрыкі і заводы, калгасні і саўгасні, і нахай усе яны выйдуча на кастрычніцкую дэманстрацыю пераможамі!

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб ходзе азімай с'ябы, абмалоце каласавых, расцілу і падняці ільну, міжкалгаснага абмену, падняці зябліва і сіласаванні на 10 верасня 1937 г. (у проц.)

№ п/п	РАЁНЫ І АКТРУГІ				Абмст. гатункі, тавары і азімак	Міжк. тавары і азімак	Ільняныя тавары і азімак	Ільняныя тавары і азімак	Сіласаванне тавары і азімак	Зябліва тавары і азімак
	Пасона адмат. калгаснага с'ябу	Абмалоце каласавых	Расцілу ільну	Падняці ільну						
Лепельская акруга ў тым ліку:										
1.	Вогоньскі	96	48	100	17	—	—	14	25	34
2.	Лепельскі	87	62	100	31	111	13	3	21	38
3.	Ушацкі	80	57	96	28	111	16	5	58	43
4.	Чашніцкі	86	41	98	22	155	17	2	40	43
Мозырская акруга ў тым ліку:										
5.	Даманавіцкі	71	45	97	9	—	—	41	15	28
6.	Ельскі	73	44	100	17	—	—	28	19	13
7.	Жыткавіцкі	91	49	100	9	—	—	59	10	6
8.	Калатковіцкі	89	39	100	40	—	—	58	12	49
9.	Лельчыцкі	89	41	98	66	—	—	44	12	49
10.	Мозырскі	89	51	100	23	—	—	—	—	—
11.	Наваўзінскі	92	53	100	35	—	—	—	—	—
12.	Польскі	73	41	100	17	—	—	—	—	—
13.	Петрыкаўскі	91	60	100	34	—	—	—	—	—
14.	Тураўскі	91	60	100	34	—	—	—	—	—
Поліцкая акруга ў тым ліку:										
14.	Асвейскі	96	52	68	9	182	47	1	41	58
15.	Ветрыцкі	87	45	80	9	39	—	—	3	11
16.	Дрысенскі	93	52	80	6	62	44	5	51	70
17.	Польскі	91	48	83	18	42	74	8	6	40
18.	Расонскі	84	64	70	3	68	6	4	25	54
Случская акруга ў тым ліку:										
19.	Грэскі	96	40	100	18	104	48	37	46	29
20.	Копыльскі	95	40	100	10	100	218	31	64	38
21.	Львонскі	83	45	97	3	—	—	—	—	—
22.	Случскі	80	43	95	9	15	158	18	21	10
23.	Старобінскі	70	42	100	29	—	—	—	—	—
24.	Чырвонаслабодскі	99	34	100	28	96	54	10	44	58
Раёны па-за акругамі:										
1.	Аршанскі	88	48	100	48	228	29	12	58	29
2.	Асіповіцкі	97	44	100	5	—	—	—	—	—
3.	Ваўгушскі	94	47	89	11	209	87	9	14	37
4.	Ваўчанскі	80	51	85	22	76	25	25	41	37
5.	Ветліцкі	77	49	88	19	—	—	—	—	—
6.	Варкаўскі	93	61	99	23	64	—	—	—	—
7.	Вяліцкі	81	51	100	49	—	—	—	—	—
8.	Будакашалеўскі	73	52	98	16	—	—	—	—	—
9.	Быхаўскі	75	52	100	20	238	177	18	20	41
10.	Валынскі	73	42	99	21	61	—	—	—	—
11.	Варанскі	79	34	100	23	455	44	12	27	41
12.	Веткаўскі	87	69	100	41	—	—	—	—	—
13.	Віцебскі	94	50	88	13	42	5	6	25	37
14.	Гарадоцкі	77	43	81	2	189	—	—	—	—
15.	Гусятскі	74	46	100	12	—	—	—	—	—

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ

Згодна паведамлення іспанскага міністэрства абароны ў раёне на паўночным захад ад Пуэбла дэ Альбортон рэспубліканскія войскі занялі вышыні 704, 672 і 697. Узята 47 палонных са зброяй і боепрыпасамі. У заходняй частцы гэтага септара рэспубліканскія войскі занялі вёску Кастылья дэ ля Прыньеса, Орна дэ ля Каль і вышыні 716, 711 і 712. На паўначы рэспубліканскія войскі ўмацаваліся на Уэймшпах, якія пануюць над чыгунай, што вядзе на Утрыльяс.

Наступленне рэспубліканцаў прадаўжаецца ў паўночным і паўднёвым напрамках.

Іх паведамляе агенцтва Фабус, мясціны страціў ў часе апошняга наступлення рэспубліканцаў на арагонскім фронце забітымі, раненымі і палоннымі да 10 тысяч чалавек.

Наволе слёў пераможчыка з Сарагосы, узяцце Бельчыта рэспубліканскімі войскамі зрабіла ў лагеры мясціны наймацнейшым уражанне. Мясціны абывацтвам свай генеральны штаб у тым, што ён прыняў дастатковых мер, каб прысягну дапамогу мясцінцам, якія былі абложаны ў Бельчыце.

Батарэй артылерыі мясцінцаў абстралялі пазіцыі ўрагавых войск каля Тар-

дэнта. Атакамі агнём урагавай артылерыі яны прымушаны былі замаўчаць.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

У сектарах Карабанчэла і Эстремалурскай дарогі ўрагавая артылерыя пры садзейніччы авіяцыі рассялае скажэнныя мясечныя войск.

ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

Згодна паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 12 верасня, атака, праведзеная 4 калонамі мясцінцаў пры падтрыманні артылерыі ў сектары Масу-ко, была адбіта рэспубліканскімі зойскамі.

Іх паведамляе агенцтва Эспань, войскі мясцінцаў, імкнучыся захапіць горы, пісць буйныя страты. У сектары Фантана мясцінцы вымушаны былі ўступіць частку захаванай імі тэрыторыі. Рэспубліканскія войскі занялі ўрагавыя, які мае буйнае стратэгічнае значэнне.

ПАУДНЬВЫ ФРОНТ

12 верасня часткі мясцінцаў імкнуліся атакаваць пазіцыі рэспубліканцаў дзяржавы на дарогу з Пеньярыя і Вільянува дэль Дуке і з Вельяса ў Інохос дэль Дуке. Атакі мясцінцаў былі адбіты.



У дзіцячым санаторыі «Алпанда» імя Першага з'яўляюцца піянераў (Крым-Сімеі) адпрацоўваюць дзеці геранічна іспанскага народа. НА ЗДЫМКУ: старшая вожытка Рая Бродская (справа) на прагулку з самай маленькай аднакласнячой Рэзітай Карміто. Справа — старшыня савета аграды Хулія Перыкада.

Фота Шакоўскага (СФ).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

ЯРАСНЫЯ БАІ ў РАЁНЕ ШАНХАЯ

ШАНХАЙ, 13 верасня. (БЕТА). Прадпрыняты 12 верасня кітайскімі войскамі контратака на Янхан (каля 5 км на паўднёвы захад ад Усуна—частка Шанхаю), была адбіта. Японскі камандванне сюды былі перакінуты буйныя паліманаваны. З японскага боку на гэтым участку дзейнічала не менш ста гармат. У Янхане не асталося ні аляго ўпадзюга дома. Інтэнсіўная бомбардыроўка за апошнія суткі працягваюцца таксама на участку Чан-Хуаба-на.

ТОКІО, 12 верасня. (БЕТА). У паведамленнях з Шанхаю ўказваецца, што японская авіяцыя 11 і 12 верасня бамбардыравала кітайскія пазіцыі на ўсіх сектарах шанхайскага фронту. Атака таксама вялікай актыўнасцю кітайскай авіяцыі ў раёне Хонг'ю (паўночная частка Шанхаю).

слоў агенцтва Ломей Цусіп, пачалі некалькі буйных наступальных аперацый у сектары Чапей, каля маста Вапцзі-яю і Міжнароднага сям'янта (жаргала). Агенцтва сьведчыць, што ўсе гэтыя атакі былі адбіты. Агенцтва сьведчыць таксама, што японскі снарад палаў у кітайскія парахавы склад каля Вапцзі-яю. Ярасныя баі, якія адбываліся на працягу двух дзён на участку на поўдзень ад Лодзіяна (на паўночным захад ад Шанхаю) прывялі да заняцця японскімі войскамі Іянгчжэнь. У далейшым японскія войскі, заняўшы Іянгчжэнь, пра-ступілі да лівя Люцзіяну.

ТОКІО, 13 верасня. (БЕТА). Агенцтва Ломей Цусіп сьведчыць, што рэпубліканскія войскі фактычна без бою ўступілі ў горад Латун, у правінцы Шаньсі. У паўднёвай частцы правінцы Чэхар японскія часткі занялі 11 верасня Юйчжоу.

ВОДГУКІ НА ПРАМОВУ тав. ЛІТВІНАВА

ЛОПАН, 11 верасня. (Інф. «Правды»). Прамова тав. Літвінава на першым пасажэўнай канферэнцыі ў Ніёне велікім наарабяна аублікавана ў англіскай друку, пры чым карэспандэнты ўсіх гэтых па-краінаў распачылі тон самай прамовы і дасць янае ўказанне тав. Літвінава на тым дзяржавы, які адказны за арганізацыю і ажыццяўленне значных пірацкіх актаў супроць мірных ганцдзёвых караблёў.

Карэспандэнт газеты «Таймс» ўказвае ў сваім паведамленні, што «прамова Літвінава была рашучай; ён яна ўказаў на тым дзяржавы, якія былі абложаны названымі савецкімі друкам, зрабіўшы прыкладную папу перад сабою «сёй-той» і «сэктарыя рая краіна». Карэспандэнт прыводзіць словы тав. Літвінава аб тым, што імя той дзяржавы, якая адказна за арганізацыю

пірацтва, знаходзіцца на вуслах кожнага. Карэспандэнт газеты «Дойч экспрэс» пры гэтым заўважвае: «кожнаму было ясна, што Літвінаў мае на ўвазе Італію».

Карэспандэнты англіскага друку таксама падкрэслівалі, што тав. Літвінаў патрабаваў запынення на канферэнцыі іспанскага ўрада. Газеты вылучаюць буйным шрыфтам заву тав. Літвінава, што савецкі ўрад не дапусціць і не дазволіць нікому знішчыць яго дзяржаўную маёмасць.

Савецкі Саюз, — указвае друг, — даў ясна зразумець, што ён зусім ненамеран дапусціць, каб быў затумованы і змазаны міжнародна-палітычны бок пытанія аб пірацтве, а канферэнцыя ў Ніёне асуджана толькі на распрацоўку «тэхнічных дэталей».

ПРАДОЎНЫЯ ФРАНЦЫІ ПРАТЭСТУЮЦЬ супроць ПІРАЦКІХ ДЗЕЯННЯЎ ФАШЫСТАў

ПАРЫЖ, 12 верасня. (БЕТА). Орган камарты Францыі «Юмайт» паведамляе аб прынятых вышэйшымі французскімі ганцдзёвых суднаў у Марселі шматлікіх рэзальюцыйных пратэстаў супроць пірацкіх дзеянняў фашысцкіх надворных суднаў на Міжземным моры. Экіпажы суднаў у рэзальюцыйных частках патрабуюць палітыкі капец пірацкім дзеянням. Экіпаж судна «Джумель» пратэстуе супроць патаплен-

ня ганцдзёвых суднаў караблямі «невадамы напалітэлінацыі» і ўказвае, што, у сапраўднасці, гэтыя караблі з'яўляюцца эскадранымі мінамінамі і паловнічымі лодкамі Італіі. Рэзальюцыя патрабуе ад міжземнаморскай канферэнцыі прыняць рашучы меры супроць пірацтва.

Профсаюз докераў Марселя паслаў канферэнцыі тэлеграму паабнагаж зместу, пезет, на ліквідацыю непісьменнасці — 10.500 тыс. пезет. Арганізацыя таксама спрады на арганізацыю ачагоў для дзяцей дашкольнага ўзросту, на злучэння калоніі, на стварэнне інтэрнату, арганізацыю прафесійнальнай асветы і інш.

ПРАВАКАЦЫЙНЫЯ ўЗРЫВЫ ў ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 12 верасня. (БЕТА). 11 верасня вечарам у Парыжы адбыўся ўзрыв у памяшканні Усеагульнай канфедэрацыі французскіх прадпрыемцаў і праз некалькі часу ў памяшканні аб'яўлены пра-прыемцаў металапрацоўчай прамісловасці Парыжскага раёна, якое знаходзіцца на побач. Аб'ява буйныя разбураны. Ура-чынам забіты дзве паліцэйскія, дзевяць узрывы адбыліся як раз у той момант, калі ўрад прыкладае намаганні для ўрэшчэння канфлікту паміж рабочымі і прадпрыемцамі.

былі ўнесены невялікія скрыпкі, пакінуўшы ў вартуліка буйнікі для перадачы віна-прэзідэнту Усеагульнай канфедэрацыі прадпрыемцаў. Знойдзены таксама дзве скрыпкі з неўраўнаважана асцяжні машынамі.

Рабочы друк выказае сваё абурэнне і падкрэслівае, што гэтыя правакацыйныя ўзрывы адбыліся як раз у той момант, калі ўрад прыкладае намаганні для ўрэшчэння канфлікту паміж рабочымі і прадпрыемцамі.

ШАЙКА ХАБАРНІКАў У СУДАХ ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 12 верасня. (БЕТА). У Кракаве скончыўся тронкі судовы працэс шайкі хабарнікаў, якая арувала ў польскім судовым ведамстве. Пяць сут азілана жонка створыні кражэўскага сума, роўная сестра былаго міністра ўнутраных спраў Перакага — Ваня Парылевіч, памёршая ў турме за суда і інш. Карыстаўчыся сваімі сувязямі ў вышэйшых урагавых і судовых колах, Ваня Парылевіч за хаба-

ры наладжвала назначэнні на судовыя пасады, вынасеанне апраўдальных прыга-раў судовымі органамі і т. д. 6 пазасудных прыгаваран на турэнага азнаволення тэрмінам ад 1 да 3,5 год, азілі наступны апраўдан.

Польскі апазыцыйны друк распэчвае гэты працэс, як пазакончых велічызна разлажэння дзяржаўнага апарата ў Польшчы.

БАРАЦЬБА ЗА КУЛЬТУРУ ў РЭСПУБЛІКАНСКАМ ІСПАНІІ

ВАЛЕНСІЯ, 11 верасня. (БЕТА). Іспанскае міністэрства асветы разгарнула вялікую дзейнасць на ліквідацыю непісьменнасці і будаўніцтву новых школ. Міністэрства набірае 10.000 новых настаўнікаў. Зарплата настаўнікаў павышаецца. На будаўніцтва новых школ адлучана 50 млн.

пезет, на ліквідацыю непісьменнасці — 10.500 тыс. пезет. Арганізацыя таксама спрады на арганізацыю ачагоў для дзяцей дашкольнага ўзросту, на злучэння калоніі, на стварэнне інтэрнату, арганізацыю прафесійнальнай асветы і інш.

БЕЛДЗЯРЖДРАМТЭАТР 14 верасня
Аб'ём. № 3.
СКУПНЫ
Пачатак у 8 г. вечара.

Гукавы кінатэатр «Чырвоная зорка»
ПЕТР ПЕРШЫ
На лютым аэрадзе — канцэрт. адд.

Гукавы кінатэатр «Пролетарыі»
ШАХЦЕРЫ

Гукавы кінатэатр «Інтэрнацыянал»
КАДЖЭЦІ

Гукавы кінатэатр «Спартак»
ЗВАРОТ МАКОІМА

МІЯНЮ вятару з двух пакоў у Бабруйску на кватэру або пакой у Менску.
Даведца па тэл. № 24-130.

БЕЛАРУСКАМУ АДЗІЯЛЕННЮ ТРЭСТА «СКОТОТНОРМ»
ПАТРЭБНЫ
на пастаянную работу для пераферны
ЗАТЭХНІКІ, ВЕД. УРАЧЫ, ВЕТ. ФЕЛЬДШАРЫ І СТ. БУХГАЛТАРЫ.
Звяртацца: Савецкая, 70. БЕЛСКОТАДКОРМ.

Дзіцячы гукавы кінатэатр
Ад 13 верасня
НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ
СТАЛІНСКАЕ ПЛЕМЯ
У файе—ДЖАЗ-АРКЕСТР.

УСІМ СПАЖЫВЦАМ НАФТАПРАДУКТАў
Беларуская кантора «ГЛАВНЕФТ»
даводзіць да пельмі спажываючых нафтапрадуктаў аб неабходнасці прадэстаўліць спіс ЗАЯВКА да 25 верасня г. г. на патрэбную колькасць нафтапрадуктаў на 1938 год на наступнай форме:

Назва нафтапрадуктаў з падраздзяленням на марках	Фактычнае спажыванне ў 1937 г.	Кілаграмы спажывання ў 1938 г.	Патрабаванне на 1938 год	У тым ліку пасварталыя			
				I кварт.	II кварт.	III кварт.	IV кварт.

Спажываўцы, якія атрымліваюць нафтапрадукты з нафтабаз, прадэстаўляюць заяўку на вышэйпрыведзенай форме ў адпаведнае бязе «ГЛАВНЕФТ». Спжываўцы, якія атрымліваюць нафтапрадукты непасрэдна ў свой адрас (транзітам), павіны прадэстаўляць заяўку на гэтых прадуктах Беларускай канторы «ГЛАВНЕФТ» на адрас: г. Менск, вул. Энгельса, 28.

Да заявы неабходна абавязкова прыклашці тлумачальную запіску з падрабязнымі раслікамі, абгрунтаваннем фінансаванай патрэбнасці ў нафтапрадуктах на 1938 г., з улічэннем істотнай праграмы, збор раскошу таварных, нафтапаліва і змак, магчымасці славных устаноў, аўтамабільнага парка, камбайнаў, плошчы, якая падлягае механічнай апрацоўцы па відах работ і т. д.

Арганізацыі, не прадэстаўляюць заяўкі, не будуць уключаны ў план аснажэння на 1938 год, а значыцца і не будуць забеспечаны нафтапрадуктамі.

«АСАВІЯХІМ — АПОРА МІРНАЯ ПРАЦЫ І АБОРОНЫ СССР»

У МАГАЗІНАХ БЕЛАДЗІЯЛЕННЯ СНАБАСАВІЯХІМА
МОЖНА НАБЫЦЬ

ПРОЦІВАГАЗЫ БН, з рэстарыноўкай да 6 месяцаў;
ВІНТОВЫ дробна-калібравыя з патронамі;
НАГЛЯДНЫЯ ДАПАМОЖНІКІ на ППХ, стралковай справе і т. д.

МАДЭЛІ авіяцыйнага ЛІТАРАТУРА па усіх пытаннях аса-віяхімаўскай падрых-тоўкі;
НАЦІНІ ВАЕНІЗАВАНЫЯ І МАТЭРЫЯЛ для авіямадэльных гурт-коў.

БЕЛАДЗІЯЛЕННЕ СНАБАСАВІЯХІМА ПРЫМАЕ ЗАКА-ЗЫ на высылку прадметаў асавіяхімаўскай падрыхтоўкі для вайсковых куткоў ірам. прадпрыемстваў і хат абароны калгасаў.
ЗАКЛЮЧАЕ ДАГАВАРЫ на пастаўку прадметаў абсталявання і інвентару для лётна-планерных стацыяў, гурткоў і школ асавіяхіма.

НАШЫ МАГАЗІНЫ ў ГАРАДАХ:
МЕНСКУ — ПЛЯЦ ВОЛІ, 13.
ВІЦЕБСКУ, ГОМЕЛІ, МАГІЛЭВЕ, БАБРУЙСКУ, ОРШЫ, ПОЛАЦКУ, МОЗЫРЫ, СЛУЦКУ І БАРЫСАВЕ.

Менская кантора „ГАЛОУШЫРСПАЖЫУ“
даводзіць да ведама прадпрыемстваў і арганізацый, што ён прымаюцца

ВЫВУЧАЙЦЕ «ПАЛАЗЭННЕ АБ ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ СССР»
ЁСЦЬ У ПРОДАЖЫ КНИГА
на рускай, беларускай і лўрэйскай мовах

АБ ПРАЕКЦЕ „ПАЛАЗЭННЯ АБ ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ СССР“
Даняя Я. А. ЯКАЎЛЕВА
на 4-й сесіі ЦВБ СССР
УП скілаваны

ПАЛАЗЭННЕ АБ ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ СССР
Партвыдат ЦК ВКП(б)—1937

Купіць кнігу можна ў любым маганні і кі-беску КОГІСа.
Іншагродзія могуць атрымаць права адзячленне «КНИГА-ПОЧТОЙ» наложні, плацяжом.

Адрас:
Менск, Савецкая, 60,
КОГІС, «Книга-почтой».

КОГІС.

УСЕ НА ВЫСТАУКІ!
3 12 ВЕРАСНЯ
вул. Кірава, 12

УСЕ НА ВЫСТАУКІ!
У КЛУБЕ МЕТАЛІСТАў
(радам з стадыёнам «Дынама»)

БЕЛШВЕЙТЭСТАМ А Д К Р Ь Т А
ВЫСТАУКА

МАДЭЛЯў ФАСАНАў ШВЕЙНЫХ ВЫРАБАў для зацверджання на вяснова-летні сезон 1938 г.
ВЫСТАўКА ВУДЗЕ АДКРЫТА ШТОДЗЕННА да 22 ВЕРАСНЯ Г. Г.
з 11 гадзін раніцы да 11 гадзін вечара.

ПРЫ ВЫСТАУЦЫ працуюць ЭКСКУРСАВОДЫ | ПРЫ ВЫСТАУЦЫ працуе БУФЕТ УВАХОД ВОЛЬНЫ.

БЕЛШВЕЙТЭСТ.

Ул. Галоўлітбела № К—3043.

З А Я У К І на 1938 год
на пішушчыя машынкi казанскага завада «ЯНАЛІФ» з шырокімі карткамі:
а) з пацінзіраванымі шрыфтамі з польскай клавіятурай,
б) з рускім шрыфтам.

ЗАЯУКІ павіны быць прадэстаўлены да 15 КАСТРУЧЫНА г. г. у Менскую кантору Галоўшырспажыу па адрасу: г. Менск, Пляц Волі, 14.

ГАЛОУШЫРСПАЖЫУ.

ДЛЯ ПАСТАЯННАЯ РАБОТЫ ў СТУДЫІ РАДЫЁКАМІТЭТА ПРЫ СНК БССР
патрабуюцца
ДЫКТАРЫ

Звяртацца ў аддзел кадраў Радыёкамітэта: Менск, Рэвалю-цыйная, 3, тэл. 21-164.

ДА УВАГІ ФОТААМАТАРАУ гор. МЕНСКА
Камітэт сядзейнічання першай Усеазаонай фота-выстаўкі
склікае 15 верасня ў 8 гадзін вечара, у памяшканні фотаграфіі Беларэафота (Савецкая, 81)

АГУЛЬНЫ СХОД фотааматараў гор. Менска
на пытанню ўдзелу фотааматараў у 1 Усеазаонай фота-выстаўцы.
Просьба да усіх фотааматараў з'явіцца на сход без спазнення.

ДА УВАГІ КАЛГАСАў, СОУГАСАў, КАЛГАСНІКАў, АД-НААСОБНІКАў І ГРАМАДЗЯН, МАЮЧЫХ ХАТНІХ ЖЫВЕЛ.

МЕНВЕТСКЛАД адкрыў у Менску **ЛАРОК**
у Чарвонскім рынку
У ПРОДАЖЫ ЁСЦЬ УСЕ НЕАБХОДНЫЯ МЕДЫКАМЕНТЫ І ПРАДМЕТЫ ДОГЛЯДУ ЗА ХАТНІЯ ЖЫВЕЛАІ.
Рознічны продаж на складзе спынон.

МЕНВЕТСКЛАД.